



ЯК ПАЗБАВІЦЦА  
АД СТРАХАЎ

8

«ПАКІНЬЦЕ  
МНЕ МОВУ МАЮ...»

9



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

22

СТУДЗЕНЯ 2020 г.

СЕРАДА

№ 13 (29127)

## ЯК НАРАДЖАЕЦЦА КНІГА



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Пераплётчыца Надзея БРУЙ за работай.

З паліграфістамі сталічнага прадпрыемства «Транстэкс» я пазнаёміўся выпадкова. Справа ў тым, што тут друкуецца фотаальбом пад назвай «Пад небам Беларусі», які прысвечаны Году малой радзімы, аўтарам якога з'яўляюся я. Дзякуючы сумеснай рабоце над выданнем мне пашчасціла паназіраць, як працуюць паслядоўнікі слаўтага Скарыны — сучасныя друкары-кніжнікі. А заадно і пазнаёміцца з некаторымі з іх.

СТАР. 13

### Па палічках

## НОВАЕ Ў ПРАФЕСІЙНЫМ ПЕНСІЙНЫМ СТРАХАВАННІ

Змены могуць закрануць  
каля 350 тысяч чалавек

Падыходы да налічэння пенсій некаторым катэгорыям работнікаў змененыя. На мінулым тыдні Аляксандр Лукашэнка падпісаў Указ № 15 «Аб змяненні ўказаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь», які рэгулюе датэрміновае пенсійнае забеспячэнне работнікаў з асаблівымі ўмовамі працы і занятых асобнымі відамі прафесійнай дзейнасці.

Згодна з дадзеным указам тым, хто выпрацаваў на 1 студзеня 2009 года не менш за палову неабходнага льготнага стажу ў асаблівых умовах працы, даецца права на прызначэнне датэрміновай ільготнай пенсіі ў агульнай пенсійнай сістэме ўзамен датэрміновай прафесійнай пенсіі ў сістэме прафесійнага пенсійнага страхавання.

### Чаму запатрабаваліся змены?

Да 2009 года датэрміновая пенсія выплачвалася з агульнай пенсійнай сістэмы. Пры гэтым людзі мелі магчымасць працягваць працаваць на ранейшых рабочых месцах. З 1 студзеня 2009 года ў нашай краіне была ўведзена сістэма прафесійнага пенсійнага страхавання работнікаў з асаблівымі ўмовамі працы. Сродкі для выплаты такіх пенсій, атрыманыя ў выніку спецыяльных узносаў работадаўцаў, сталі назапашвацца на рахунку кожнага работніка, а пры выхадзе на прафесійную пенсію чалавек павінен быў пакінуць сваё рабочае месца.

Пры гэтым быў устаноўлены пераходны перыяд. Тыя, хто адпрацаваў пасля 1 студзеня 2009 года менш за 10 гадоў і пры гэтым мае неабходны стаж, атрымліваюць датэрміновую пенсію па ранейшых правілах. А тыя, хто пасля 2009 года працаваў у асаблівых умовах звыш 10 гадоў, пры наяўнасці неабходнага стажу маглі разлічваць толькі на пенсію, разлічаную па новых правілах.

СТАР. 4

### Кузня чэмпіёнаў

## На канюшню пяць разоў на тыдзень

Як жыве адзіная школа коннага спорту  
ў Мінскай вобласці



Фота Ганны ЗАНКВІЧ.

Сёлета дзіцяча-юначай спартыўнай школе прафсаюзаў коннага спорту імя Дзяменцьева споўнілася 35 гадоў. Установа ўнікальная ўжо хоць бы тым, што гэта адзіная спартыўная школа па конным спорце ў Мінскай вобласці, якая размясцілася ў вёсцы Зазер'е Пухавіцкага раёна. За нядоўгую гісторыю ў сценах ДЮСШ вырасла 124 майстры спорту і прыблізна столькі ж кандыдатаў у майстры спорту. Сёння тут трэніруюцца 62 дзіцяці не толькі з Зазер'я, але і з навакольных вёсак. Многія прыязджаюць і з Мінска.

СТАР. 5

### ЦЫТАТА ДНЯ



**Віктар ЛІСКОВІЧ,**  
старшыня Пастаяннай  
камісіі па адукацыі,  
навуцы, культуры  
і сацыяльным развіццям  
Савета Рэспублікі:  
«У рабоце з адзінокімі,  
пажылымі людзьмі  
павінен дзейнічаць  
выяўляльны прынцып.  
Не трэба чакаць,  
каб чалавек ішоў  
з праблемамі  
па інстанцыях.  
Трэба прыйсці да  
яго і прапанаваць  
сацыяльныя паслугі,  
якія яму неабходныя.  
Тады людзі будуць  
верыць у нас і разумець,  
што калі трапіш  
у няпростую жыццёвую  
сітуацыю, ёсць  
сацыяльная абарона».



### КОРАТКА

• **Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Ігар Сергееў** прадставіў учора калектыву Міністэрства абароны новага кіраўніка Віктара Хрэніна і начальніка Генеральнага штаба УС Аляксандра Вальфовіча.

• Беларусь заняла 5-е месца ў рэйтынгу краін з таным інтэрнэтам.

• **Тэхнапарк** плануе стварыць яшчэ ў пяці гарадах Беларусі: Баранавічах, Барысаве, Бабруйску, Оршы і Маладзечне.

• На возеры Асвейскім забаронена плаваць на лодках да 1 сакавіка. Рашэнне прынята ў сувязі з двума трагічнымі выпадкамі, у выніку якіх загінулі чатыры чалавекі.

• **У Беларусі** плануе адмовіцца ад пластыкавай тары для напой аб'ёмам больш за 1 л.

• Аб'яўлены конкурс архітэктурна-дызайнерскіх праектаў па абнаўленні Брэсцкага драмтэатра.

• **Подпісы «в.а.» і «час.в.а.»** знікнуць з дакументаў.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008